

Праект Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі,
Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры,
Беларускага дзяржаўнага архіва–музея літаратуры і мастацтва,
часопіса «Маладосць»

«Мужна жыў і мужна паміраў»

Да 110-годдзя Валерыя Маракова

Прымай, дарагая краіна,
Прымай свайго сына ізноў!
І месячным светам —
Крываю рабіны,
І сумам начэй, і трывогаю сноў...

B. Маракоў

Калі знаёмішся з лёсам пісьменнікаў, якія развіталіся з жыццём маладымі ў 1930-х, хочацца верыць, што яно не праішло марна. Надышоў час успомніць з удзячнасцю усіх творцаў, якія прынеслі сябе ў ахвяру, пакінуўшы нам спадзяванне на лепшую будучыню.

Праект «На хвалі часу, у плыні жыцця» знаёміць з членамі згуртавання «Маладняк». Адкрываем мы яго асобай паэта Валерыя Маракова (1909–1937), які стаў сябрам згуртавання ў 1926 годзе і чыё 110-годдзе адзначаеца сёлета.

Амаль да пачатку XXI стагоддзя асаба Валерыя Маракова чытачу была мала вядомая. Пазнаёміцца з жыццём і творчасцю паэта можна праз сучасныя выданні: зборнік выбраных твораў «Рабінавая ноч» (2003), укладзены пляменнікам Леанідам Мараковым, і ім же напісаную кнігу «Валеры Маракоў. Лёс, хроніка, кантэкст» (1999). Зварот да творчасці рэпрэсаванага родзіча прывёў Леаніда Маракова да працы над выданнем энцыклапедычнага даведніка «Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, 1794–1991: энцыклапедычны даведнік», які выходзіў з 2004 года. Пазней былі падрыхтаваны падобныя выданні

пра рэпрэсаваных каталіцкіх і праваслаўных святароў, медыцынскіх і ветэрынарных работнікаў. Эта каштоўныя выданні, у якіх прыводзяцца біяграфіі больш за 6000 дзеячаў беларускай культуры, расстраляных або загінулых у сталінскіх канцлагерах (ГУЛАГ).

Валерый Маракоў нарадзіўся 14 (27) сакавіка 1909 года ў вёсцы Акалонія пад Мінском. Яго дзяцінства, у адрозненне ад дзяцінства аднагодкаў–вяскоўцаў, праходзіла ў Мінску, дзе ён скончыў сямігадовую школу. З малых гадоў хлопец дапамагаў бацьку: працеваў разам з ім муллярам. А па вечарах сядзеў над кнігамі.

Маракоў належаў да «другога прызыва» маладнякоўцаў, куды яго прывёў рэдактар часо-

Ён пакінуў пасля сябе толькі чатыры паэтычныя зборнікі. Тым не менш, карыстальнікі віртуальнага праекта, распечатага Нацыянальнай бібліятэкай Беларусі, могуць пазнаёміцца не толькі з поўнымі тэкстамі гэтых зборнікаў (алічбаваныя цяпер і тыя, якія не мелі электронных версій, — «Вяршыні жаданняў» (1930) і «Права на зброю» (1933)), але і з падборкай кніг, прысвечаных лёсу і творчасці, і з бібліографічным спісам, які дапаможа новым даследчыкам арыентавацца ў існуючай ужо колькасці артыкулаў і рэцензій. Фотаздымкі для праекта прадастаўлены Дзяржаўным музеем гісторыі беларускай літаратуры і Беларускім дзяржаўным архівам–музеем літаратуры і мастацтва.

піса «Малады араты». Неўзабаве хлопца выбралі членам рэдкалегі часопіса «Маладняк». Яго першыя творы друкаваліся ўжо ў 1923–1925 гадах у іншых выданнях («Звязда», «Беларускі піянэр», «Чырвоная змена»), а ў 1926 годзе выйшаў яго першы зборнік «Пляёсткі».

Ранні перыяд «Маладняка» (1923–1925) называлі перыядам «бурапены». Этая «формула», развітая і расшыфраваная на пачатку 1960-х Нілам Гілевічам, азначала апантанасць, святочна–урачысты настрой, веру ў чырвоныя сцягі і светлу будучыню. Многія з паэтаў абвяшчалі літаратурную спадчыну перажыткам старога грамадства, захапляліся арыгінальнічнам. Эта асабліва заўважна ў паэзіі Алеся Дудара, Міхася Чарота, Андрэя Александровіча. Захапіў такі настрой і ліру Валерыя Маракова.

Даследчыкі вызначаюць ў творчасці паэта два перыяды. У творах да 1930-х найбольш арыгінальна выявіліся яго чалавечыя якасці: спакойны, ураўнаважаны характар, дабрыня і чуласць. Але ўжо тады прабіваліся ў асобных радках матывы тугі і смутку, якія пераходзілі з верша ў верш. Эта была даніна модзе. Вялікі ўплыў на творчасць паэтаў аказваў тады Ясенін. Яго настроі можна знайсці ледзь не ў кожнага «маладнякоўца»: і ў Язэпа Пушчы яны ёсць, і ў Алеся Дудара, і ў Паўлюка Труса. І Тодар Кляшторны, і Сяргей Дарожны, а з імі і Валерый Маракоў пераймалі некаторыя матывы і настроі рускага паэта. Тому пазней Маракова сталі абвінавачваць у «ясеніншчыне», ігнараванні творчасці, мабілізуючай на выкананне «велічных планаў». Крытыкі не разумелі яго лірычных радкоў, дзе заўважна, як паэта перапаўняе жаданне ўсё любіць, таму ясенінскія матывы вычыталіся самі па сабе. Аднак праз ахопленыя шчырым яркім пачуццём радасці творы вельмі яскрава праступалі сум і адчуванне жорсткасці існуючай рэчаінасці.

Вершы, якія ўвайшлі ў першы зборнік паэта, былі напісаны ў 14–15-гадовым узросце. Яны ўжо вызначаліся глыбінёй думак, эмацыйнай і сэнсавай насычанасцю, што незвычайна для такога юнага чалавека. Паэзія Маракова вялікае ўражанне рабіла на моладзь, яна была напоўненая задорам радасці жыцця і веры ў шчаслівую будучыню.

З успамінаў Алеся Звонака: «Першая кніга вершаў маладога паэта сведчыла аб яго паэтычнай сталасці, а не аб недаспелых вучнёўскіх практикаваннях. Было ў той кніжцы многа сонца і святла, многа шчырага пачуцця і любові да роднае зямлі, да яе людзей, былі ў ёй тыя крылы, без якіх сапраўднай паэзіі высока не ўзляцепець».

Мы шукаем
магчымасці данесці
да людзей важнасць нашага
праекта для выкарыстання яго
у далейшых даследаваннях гісторыі
літаратуры, распрацоўваем розныя
падыходы, звяртаемся па падтрым-
ку да тых, хто займаецца
гэтым перыядам.
Далучайшэся!

«Пляёсткі» пераходзілі з рук у руки, вершы перапісваліся ў патаемныя дзя-
вочыя дзённікі, бо гэта былі вершы
17-гадовага хлопца пра першае кахан-
не, «першы вянок яго васількова-жур-
ботнай размашыстай песні».

На фоне аптымістычнай паэзіі «ма-
ладнякоўцаў» пачыналі з'яўляцца бес-
прадметны сум, «васільковая журба»,
бязвер'е і песімізм. Такія матывы сталі
заўважацца і ў творчасці Маракова.
Асабістae жыццё ставіць яго ў такія
ўмовы, калі творчы размах спыняецца
перед перашкодамі. Ён не можа пры-
маць рэчаінасць. Магчыма, юнак ужо
прадчувае выпрабаванні, якія на яго
долю выпадуць.

О, мой любы дружы, дружы дараги,
Мне з табой не ведаць суму і тугі.
Ты і я сягоння будзем пець і жыць,
Хоць парой над горлам зіхацяць нажы.


Са зборніка «Пляёсткі»

Другі зборнік Валерыя Маракова выйшаў восенню 1927 года. Цікава, што ён стаў аўтарам двух зборнікаў лірыкі ў 18 гадоў, пры гэтым здаў іх у друк, калі яму было 16 і 17 гадоў.

Авацыі і кветкі атрымліваў паэт на творчых вечарынах і сустрэчах. Іншыя пісьменнікі трошкі зайдзросцілі яго славе, але сціплы па натуре аўтар такой



Валеры Маракоў. 1925 год.



Алесь Дудар (злева), Валеры Маракоў (у цэнтры), Мікола Нікановіч. 1932 год.

увагай да сваёй асобы не ганарыўся. Сяргей Грахоўскі ўспамінаў, што калі ў людным калідоры рэдакцыі «Чырвонай змены» замаячвала постачь Валеры, усе сціхалі і расступаліся, праводзячы паэта вачыма. Таму Грахоўскі і ганарыўся знаёмствам сваім з Мараковым. А той вітаўся з ім

за руку, цікавіўся творчымі поспехамі. Сябры па пяры спрабавалі ажаніць Маракова, але Валерый на гэта не ішоў — разумеў, відаць, што не зможа даць шчаслівае жыццё жанчыне, бо прадчуваў хуткі арышт.


У пачатку 1930-х і ў іншыя гады ў святле ідэалагічных падыходаў некаторыя крытыкі началі спрабаваць «перагартаваць» Маракова. Гэта быў час, калі з усіх лірычных жанраў прызнаваўся толькі адзін — грамадзянская лірыка, якая разумелася толькі як «зброя класавага змагання». Паэты ў сваіх вершах звярталіся не да чалавека — на першы план выходзілі дасягненні індустрыялізацыі і калектывізацыі, праслаўленне «мудрэйшага з мудрых», правадыра ўсіх народаў. Таму паэт мусіў, насуперак сваёй творчай натуры, адварнуцца ад лірыкі ў бок вершаванага эпасу. Але яго творы ўсё роўна ўспрымаліся як пародыі на актуальнаяя тэмы. Маракова ў гэты час, як і іншых паэтаў, адпраўлялі на будоўлі, на фабрыкі, а пасля ён пісаў рыфмаваныя справаздачы пра працу на заводах Барысава, Рэчыцы, Оршы. Але пры гэтым паказваў лірычных герояў — жывых людзей з іх перажываннямі, няўпэўненасцю ў будучыні, нягодамі. Словы гэтага паэта зразумелыя нам сёння, але на той час яны выклікалі незадаволенасць.

Чалавек —
гэта вам не мумія,
ўзяў са склепу і выштурхнуў вон,
чалавек —
гэта сад з залатымі думамі,
дзе па жылах праходзіць
блакітны агонь.

Вершы Маракова пачынаюць нагадваць вершы Маякоўскага з іх барабаннаю траскатнёю. Такія творы трапляюць у зборнік «Права на зброю» (1933). Але сустракаецца ў ім і сапраўдная лірыка.

У 1935 годзе за верш «Песня перамог» (надрукаваны ў газеце «Плінер Беларусі»), напісаны ў суаўтарстве з Тадарам Кляшторным, Маракоў быў выключаны з членаў ССП на шэсць месяцаў. «За багему і напісанне верша», як сам паэт адказаў на допыце. Маракову мала што ўдалося надрукаваць са сваіх твораў і перакладаць у 1931—1934 гады, калі ён знаходзіўся пад

З успамінаў Паўла Пруднікава: «З вялікай сімпатыяй і любоўю адносіўся да Маракова Якуб Колас. Апошні час та запрашаў яго разам з сабою на сустрэчы з чытачамі. На адной з такіх сустрэч прысутнічаў і я. Гэта было ў Белпедтэхнікуме, дзе да гэтага народны паэт выкладаў методыку беларускай мовы. Скажу шчыра, што я па-сябровуску зайдзросцю Валерью, калі яго выклікалі на "біс"!»



«Пялесткі» (1926). З фондаў НББ.

«пільным прыглядам улады». Паспеў падрыхтаваць пятую кнігу «Жыццё ў цвеце», якая вярнула яго ў рады ССП, але так і не выйшла, пачаў працу над раманам «Вечная крыніца».

На запыт УГБ па даручэнні Саюза пісьменнікаў ад 20 мая 1935 года А. Кучар напісаў характеристыку «О творчестве Валерия Морякова», у якой адзначаў, што «в зборниках «Пялесткі», «На залатым пакосе», «Вяршыні жадання» всюду пъянный разухаби́стый и безнадёжный пессимизм». Валерый Маракова ён назваў яркім прадстаўніком багемна-ўпадніцкага атрада буржуазнага нацыяналізму ў беларускай літаратуры.

Першы раз яго арыштавалі 21 сакавіка 1935 года. Гэты год вызначаюць як «зацишша перад бурай». 7 ліпеня справа Маракова была спынена, яго выпуслі з Мінскай турмы НКУС.

Зноў ён быў арыштаваны 6 лістапада 1936 года. Як і большасць рэпрэсаваных у той час пісьменнікаў, яго



М. Лужанін, А. Звонак. Другі рад злева направа: В. Маракоў, Н. Вішнеўская, ?, М. Нікановіч (у капелюшы), В. Каваль. 1927 год. З фондаў Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры.

абвінавачвалі ў прыналежнасці да «Саюза вызвалення Беларусі». Але пратаколы допытаў заўсёды заканчваліся словамі: «Абвінавачаны вінаватым сябе не прызнаў». Невядома, праз якія ўгаворы, пагрозы і катаванні давялося яму прайсці, але нішто не змусіла яго нагаворваць на сябе і паклёнічаць на іншых.

Крывавай ноччу беларускай гісторыі называюць 29 кастрычніка 1937 года, калі разам з Валерыем Мараковым былі забіты «маладнякоўцы» Анатоль Вольны, Але́сь Дудар, Міхась Зарэцкі, Міхась Чарот.

* * *

Праект «На хвалі часу, у плыні жыцця» працягнецца агульнай імпрэзай да 115-годдзя Міколы Хведаровіча (1904–1981) і Паўлюка Труса (1904–1929), якая пройдзе ў красавіку ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. У кастрычніку на партале Нацыянальной бібліятэкі з'явіцца раздзел, прысвечаны Адаму Бабарэку (1899–1938), які распрацоўваў метадалагічныя праблемы літаратуразнаўства, даследаваў гісторыю беларускай літаратуры, творчасць Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Уладзіміра Дубоўкі, Кузьмы Чорнага. Пра багаты творчы набытак крытыка гаворыць «Збор твораў» (2011) у 2-х тамах, які склаў калі 95 працэнтаў архіва аўтара. Чарговы раз будзе арганізавана мерапрыемства і ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры.

Таццяна Лаўрык